

Людміла Відвінка

Галоўны бібліятэкар
Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэцы
імя Я.Ф. Карскага

Дакрануцца да гісторыі

З развязаніем высокіх тэхнічных і інфарматычных кінкіў кінцыні інфармацыйнай стала найвостраўшымі выданіямі. Тым не менш, кнігі па-ранейшаму выдаюцца, лібрэ і наўбываюцца ў крамах, чытаюць у бібліятэках. Без іх цяжка ўвянчыць науку і наукоўскую дзеяйснасць, таму што гэты зусім іншая сістэма: падачы інфармаціі – больш пажнейшыя, цэльныя і сістэмтызаваныя. А кнігі, аформленыя з добрымі маастцтвамі густымі, даюць яно і сапраўдную асалоду, яе чытаюць.

Гісторыя кніг належыць амаль чатырым з пяціх тысіч гадоў. Ад старажытнастей і сярэднявеччаў світу, сярэдневяковых рукацкіх фальпінгаў і ёўрапейскіх стародрукаў кніга разам з чалавекамі праішла палярны шлях свайго развіція. Шмат кніг у мінулых эпохах загінуло ў пажарах войн, розвалюціях, палітычных пераваротах. Таму час і гісторыя нададаюць выданіям, якія адлюструюць рэдкіх, антыкварных документаў. Роль і значэнне тых кніг цікава пераважаюць.

Родзідзячыня – важнейшай гісторычнай кінцыні для науки. Яна з'яўляецца помнікамі дукуні і матэрыальнай культуры свайго часу і тым самым садэйнайчай развязці сучаснай науки, культуры і маастцтва.

Для таго, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да родкай, антыкварнай кніг і да кніг із зіньбы культуры ўвогуле супрацоўнікамі Гродзенскай абласной наўуковай бібліятэцы імя Я.Ф. Карскага распрацаўваны і ажыццяўлена творчы праект «Дакрануцца да гісторыі».

Праект прадугледжвае прэзентацыйную рэдакцыю кніг з фонду абласной бібліятэкі адміністрасаў з книжнымі зборамі прыватных калекцыяўнераў і арганізацый. Выставы прайходзяць у адноўленым пасля рамонту аддзеле маастцтва абласной бібліятэкі.

Тэму першай выставы высычуна час не правядзены. Яна падзялілася акурят падчас 200-гаддзя пачатку напалеонаўскіх войнаў на тэриторыі Беларусі. Таму і назову атрымала – «І славі! Айчыну меч і слова». На выставе экспанаваліся родкі кнігі з фонду Гродзенскай абласной наўуковай бібліятэкі імя Я.Ф. Карскага, а таксама з прыватных калекцыяў гродзенскага гісторыка, журналиста, вайкоўца Аляксандра Сівенкі.

А. Сівенка мае кнігазбор, які налічвае каля 15 тыс. экз. кніг і іншых друкаваных выданій. Яго унікальная калекцыя праічывае традыцыйныя пептычныя прыватныя бібліятэкі мінулага ў нашым краі. Яна ўключвае шмат гісторычных дарзванаўчынных документаў, друкаваныя выданні XVIII – XX стст., а таксама сучасныя наўуковыя кнігі.

Кнігі на выставе «І славі! Айчыну меч і слова» былі тым і іншым чынам звязаны з тэмай вайны 1812 года, але ў сябе большасць прадстаўленыя кніжнай культуры і густы грамадства ХІХ ст.

Ладчына

Цэнтральнае месца на выставе займалі кнігі, выдадзеныя да 100-гаддя Айчыннай вайны 1812 г., а таксама гістарычнае літаратурнае ўбранне 1812 г.: і напалеонаўскіх воінікаў. У асобны раздзел выдзелены кнігі аб удзеле польскіх нацыянальных воінікаў фарміраванім у падзеніі 1812 г.

Не меншую цікавасць прадстаўляла літаратура, выдадзеная ў другой палове XVIII – пачатку ХХ ст., якая давала магчымасць універсальному чытанню кнігі ўвогуле ў першыя напалеонаўскіх воінікаў. Гэта былі найбольш цікавітыя антикварныя выданні на выставе: Каталогі майстроў 1743 г., выдадзены ў Вільні, «Гісторыя касцёла», «Дзённік Віленскі» і інш.

Ведома, што па пачатку ХХ ст. шматлікія беларускія шляхецкія сем'і мелі добрыя прыватныя бібліятэкі (але пэс не заўсёды быў спрэчным для іх іх гаспадароў). Рэпрэз. за ўдзел у вайне 1812 года на баку Напалеона – і разросіліся паслы паўстаннія закрунуць шматлікія уладальнікі маёнткаў. Іх маёнткі, у тым ліку і бібліятэкі, былі канфіскаваны і рассейліліся па сваце. Выдадзены некаторы з іх былі прадстаўлены ў раздзеле «Кнігі з бібліятэк даўніх родоў Беларусі», якія прымалі ўдзел у вайне 1812 года.

Безумоўныя інтарес у прыступных выкладках прадметы матэрыяльнай культуры XIX ст., якія мелі даценне да вайсковага гусарскага побыту. Гэта – паходная скрынка афіцэра з інвентарным асабістымі речамі, грэнадзёрскі мундэр і іншыя элементы віленскай амуніцыі. У склад экспазіцыі уключаны таксама макет тагачаснай пушкі, сапраўдныя пушчаныя ядыны і калекцыя муніціпальных і ружойных куль. Нікеменную цікавасць у невядомай выставе выклікалі таксама гравюры, анатыкарныя паштоўкі, прадметы матэрыяльнай культуры, медалі, крыжы, посуд і інш.

Наступнай выставай у межах цыкла «Дакрануцца да гісторыі» стала надзвычайная цікавая экспазіцыя – «Духоўнае спадчына старадаўніх кніжных рабітавіц» з фонду абласной бібліятэкі і бібліятэкі Ордна Айчынай Францішканам.

Бібліятэка Ордна Айчынай Францішканам – былая манастырская бібліятэка, якая існавала з даўніх часоў пры Францішканскім кляштары ў Гроднені аж да Другой световай вайны. На пачатку ХХ ст. яе фонд налічваў некалькі тысяч кніг з матэрыяламі XVII–XVIII стст. Падчас вайны найбольш цікавітую выданні былі скіраваны манахамі, а знойдзеныя клянданом Юзафам Макарчыкамі толькі ў пачатку ХХ ст.

Бібліятэка была добра арганізавана. Захаваўся яе каталог, які меў характар інвентара. Кнігі пазначаны эксплірысам з выявай герба Ордна на польскай мове «Бібліятэка Ордна Айчынай Францішканам у Гроднені». Відавочна, што кнігі стаялі ў належных парадзіцах па галінах ведаў і ў адпаведнасці з алфавітам. Усе яны мелі карткі-намілкі з літарамі-шифрамі лацінскага алфавіту, або спецыяльныя картонные біркі на нітках.

По змене ў ёй была прадстаўлена ў асноўным літаратурна-рэлігійнага характару, але захаваўся таксама выданні па гісторыі, філасофіі, праве, прыродазнаўстві наўукам, славеснасці і граматыцы.

Многія кнігі урэжаўшы сваёй фундаментальнасцю і зменчымі афірмленнем. Яны адносяцца до добра захаваліся, амаль усе маюць туцьцільныя лісты, пераплыты не надзялі плаціркінамі. Па мяжы выданні гэта кнігі з ёўрапейскіх друкарняў, часцей венецианскіх, польскіх і, што асабліва важна для нас – з друкарні Бібліяга Княства Пісціскага – Вільні, Супраслі, Лівава і Нісініка. Мова выданні – націнацей польская, або

лацінская, сустракаючыя кнігі на іншых ёўрапейскіх мовах.

Амаль у кожным манастыры Вялікага Княства Пісціскага XVIII ст. была большасць меншай вытворчасць рукапісных кніг. Меншія такія кнігі і ў бібліятэцы Айчынай Францішканам у Гроднені.

Самы цікавыя з іх – рукапісны «Зборнік прыўлечеў» (документы XVI–XVII стст.), у якім самі староніцы да дакументаў датаваны 1561 г. Маюцца таксама арыгінальны дакумент 1647 г. за подпісам караля Владислава IV аб нададзенні прывілея Васілю Копчу на валоданне землямі ў Белавежскай пушчы. Захавалася Метрычнае кнігі заніманскага гродзенскага касцёла ад 1705 па 1715 гг., рукапісныя тэзалигнічныя кнігі 1683 г.. 1700–1708 гг.

Распаўсюджванне ізд. Асветніцтва ў другой палове XVIII ст. адбілася і на рэпрэзентатыўныя кніжныя прадукцыі. Значна павялічылася колькасць выданні наўуковых і паліграфічных пісціскіх літаратуры. Меншія наўуковыя кнігі і падручнікі па прыродазнаўстве і матэматыцы таксама ў складзе Бібліятэкі Ордна Айчынай Францішканам у Гроднені, напрэдзілі Альбера (Франціска Залінгер – Польскі, Езуіцкія калегіум, 1609 – 98 с. – На пас. мове).

На выставе экспанавалася некалькі Біблія з Бібліятэкі Ордна Айчынай Францішканам. Амаль усе выданні мелі манументальны выгляд, вялікі фармат. Найбольшую цікавасць прадстаўляла выданне, апісанне якога ўвайшло ў 2-томную «Гісторыю беларускай кнігі»: (Выклад Святога Пісція Старога і Новага Запавету / складнікі Марцін Кужанецкі, рэктарам Нісініка Нікіцінту. – Нісінік. Друкарня Ордна вугута, 1769. – 780 с. – На пас. мове).

У складзе францішканскай бібліятэкі сустракаўся шмат венецианскіх выданні Біблія і Бібліяны слоўнік XVIII ст. Яны ўсе маюць фундаментальны выгляд, надрукаваны на высокім тэхнічным узроўні свайго часу. Выкарыстаны венецианскія палеры з ціненнем, ужытыя двуххолерны друк, рознавілікі шрыфты, текст надрукаваны ў два ступні з каментарыямі. Кнігі цудоўна здолблены гравюрамі, застайкамі, індыламі і апрауты ў скіруны перапліт.

Іншую тэзалигнічную літаратуру прадстаўлена слубонікамі, трабінкамі, малітоўнікамі і кнігамі па шаркоўнім праве. Наістарэйшыя друкаваныя выданні на выставе – «Інструкцыя для святароў» (автар Антоніо де Маліна / па беларускім выданні. – Кракаў, 1643. – 712 с. – На пас. мове).

Значную частку калекцыі Бібліятэкі Ордна Айчынай Францішканам у Гроднені складаю Казанікі, або Пропаведнікі, які пісались з нагоды святаў католіцкага календара, важных паддзеній у царкве, а таксама падзеяў па ульгавых магнісіях сем'і. Кожная кніга Казанікі абалязкова прысвячалася месцінту, які фондуўваў яе выданне. Зайсці змянчыся герб яго роду, праслаўлівы фундатар і яго праці. Паралічна пісались альгітымы, манікі, якія гэта асоба валодала. Галоўная мэта – узвядчыць прадстаўніцку роду і цэлы род, таму часта такія кнігі называлі «панегірыкамі». Хадзелася б выдзяліць, тое выданне як «Святочны Казанік на цэлы год Пану Станіславу Польот Быкоўскаму, Вайсковаму Стражніку В.К.Л. (Нізок), 1756. – 568 с.»

Асобнымі раздзеламі экспанаваліся выданні двух манастырскіх орднаў з калекцыі Францішканскай бібліятэкі. Першыя – гэта выданні, якія цынічным чынам датычылі сроднае айчынай Францішканам. Сярод іх найбольшія кнігі з францішканскіх для

Спадчына

усіх Братоў Меншых усіго Ордна Св. Францішкі. (Бенецы) – На пас. мове! Гэта манументальнае, барочнае, багата аформлене выданне XVII ст. увесьмі сабой зборнік месяці на цэлы хрысціянскі год і іншыя нагоды, а таксама ішчы, які адрэзулікава Орднам Францішканам.

Шэсць віленскіх і супрасльскіх выданні Ордна Айчынай Базыльянамі таксама прапаноўваліся на выставе асобна. Гэта унікальны манастырскі орден, які быў шыроко распаўсюджаны на нашым землікі у часы ВКЛ – у XVII–XVIII стст. Невялікай групай на выставе былі прадстаўленыя граматы і слоўнікі, мастацкія, гістарычныя літаратуры, публіцыстыка і календары. Яны мелі даволі шырокое распаўсюджанне ў XVIII ст.

Прадстаўленая экспазіцыя выклікала вялікую цікавасць у наўукоўцаў, історыкаў, студэнтаў, чытальнікаў. Выставу адкрываў Яго Магніфіцыція, рэктар Вышэйшай Духоўнай семінарыі ў Гроднені, кёйн-прапалат Юзаф Станіўскі. Аб історыі адкрыція калекцыі міжнародных рабітавіц XVII–XVIII стст. расказаў кёйн-прапалат Юзаф Станіўскі Ордна Айчынай Францішканскага касцёла Юзаф Макарчык. Супрацоўнікі аддзела мастацтва абласной бібліятэкі падрыхтавалі падрабязную электронную прэзентацію-аптікі прапанованых на выставе кніг. Адкрыціе выставы ўтрымлівало ўзоры і пасыпкі з кнігі «Даўнічай музычнай школы № 1 г. Гродна пад кіраўніцтвам А. Бінот. Прагучы музычныя творы на пасінскай, італьянскай, польскай і беларускай мовах».

Такім чынам, творчы праект Гродзенскай абласной наўуковай бібліятэкі імя Я.Ф. Карскага стаў надзвычай цікавым і ўдзельным. Праведзеныя выставы выклікали шырокі раздзяленні ў грамадстве і належным чынам асвятаўся ў мясцовай і распубліканскай прэсе, а галоўная – прадставілі гродзенцам магчымасць «Дакрануцца да гісторыі».

Работа ў межах праекта працягваецца.

Summary

The article describes the realization of the creative project of the Grodno Regional Library named E.F. Karski.